

КАНДИДАТЫ БЛОКА КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ



Еўгенія Саламонава Ханіа — дырэктар і педэскай пачыночна-трыкатаннай фабрыкі імя КІМ — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Васіляўскай выбарчай акругі г. Віцебска.



Нікалай Сямёнавіч Пашын — сакратар Менскага сельскага райкома КП(б)В — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Дзяржынскай выбарчай акругі.



Аляксандра Міхайлаўна Бахта — стэханаўска-сартфуршчына рэчыцкай фабрыкі «Х. Кастрычніцкі» — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад рэчыцкай фабрычна-заводскай выбарчай акругі.



Нінта Фёдаравіч Лесніц — старшы лейтэнант — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.



Платон Цімафеевіч Сталіроў — інжынер, галоўны механік Гомельскага паравоза-вагонна-рамоннага завода — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Фрунзенскай выбарчай акругі г. Гомеля.



Іван Кліментавіч Мямковіч — выкладчык 4-а курсу Рэчыцкага педучылішча — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Рэчыцкай гарадской выбарчай акругі.

МЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Марозаў Сяргей Іванавіч — майр-пагранічнік. Цімавіцкая выбарчая акруга.
 Кананенка Сяргей Сцяпанавіч — майр, памочнік камандзіра Н-скай часці. Слуцкая сельская выбарчая акруга.
 Кульба Екацярына Янаўлеўна — загадчыца МТФ калгаса імя Леніна, Падляскага сельсовета. Менская сельская выбарчая акруга.
 Туранюў Аляксей Еўлампіевіч — кампазітар. Дзімітраўская выбарчая акруга г. Менска.
 Зарын Барыс Абрамавіч — старшыня Слуцкага гарсовета. Пролетарская выбарчая акруга г. Слуцка.
 Васілеў Георгій Андрэевіч — начальнік палітдзелу Н-скай часці. Комсамольская выбарчая акруга г. Слуцка.
 Нулагін Міхай Васільевіч — старшыня оргкамітэта ЦВК БССР па Менскай вобласці. Кіраўская выбарчая акруга г. Слуцка.
 Ячменёў Георгій Фёкавіч — сакратар Халопніцкага РК КП(б)В. Халопніцкая выбарчая акруга.
 Кракоўская Анна Аляксандраўна — стэханаўка Красналуцкага ільнязавода. Красналуцкая выбарчая акруга (Халопніцкай раён).
 Давыдоўская Ольга Грыгор'еўна — камбайнерка Грэскай МТС. Грэскай выбарчая акруга.
 Раўшаніна Нікалей Арцёмавіч — сакратар оргкамітэта ЦВК БССР па Менскай вобласці. Грозаўская выбарчая акруга.
 Масленікаў Іван Леонцэвіч — сакратар Вогоньскага РК КП(б)В. Вогоньская выбарчая акруга.
 Янаўлеў Марфа Сысоеўна — старшыня калгаса «Чырвоны Май». Крупецкая выбарчая акруга.
 Бяльвіч Нікалей Іванавіч — аграном калгаса «Май». Вобрэскай выбарчая акруга.
 Насяновіч Аляксандра Дзімітраўна — ввэннява на ільня калгаса «Комінтэрн», Карсаўскага сельсовета, Барысаўскага раёна. Кішчына-Слабодская выбарчая акруга.
 Левін Носан Гіршэвіч — сакратар Барысаўскага РК КП(б)В. Лощніцкая выбарчая акруга.
 Буцко Янаў Іванавіч — другі сакратар оргбюро ЦК КП(б)В па Менскай вобласці. Глівенская выбарчая акруга.
 Плінін Ілья Іосіфавіч — урач барысаўскай болыніцы. Барысаўская выбарчая акруга.
 Захар'яў Іван Антонавіч — нам. старшыні СНК БССР. Новабарысаўская выбарчая акруга.
 Храмава Філіпа Іванавіч — бригадзір каробавога цеха запаркавай фабрыкі. Барысаўская Чыгуначная выбарчая акруга.
 Наліко Васілій Антонавіч — сакратар Лагойскага РК КП(б)В. Гаўскай выбарчай акруга.
 Шамякіна Філіпа Міхайлаўна — дырэктар саўгаса «Зарэчча», Смалевіцкага раёна. Пінская выбарчая акруга.
 Абушчына Інаўдзія Амосеўна — загадчыца сельгасдзелу Менскага абкома КП(б)В. Васіляўскай сельскай выбарчай акруга.

Ачкасаў Аляксандр Іванавіч — камандзір-пагранічнік. Заслаўская выбарчая акруга.
 Пашын Нікалай Сямёнавіч — сакратар Менскага сельскага РК КП(б)В. Дзяржынская выбарчая акруга.
 Багатыроў Анатолій Васільевіч — кампазітар. Менская-Варашылаўская выбарчая акруга.
 Матвееў Аляксандр Паўлавіч — сакратар оргбюро ЦК КП(б)В па Менскай вобласці. Менская-Ленінская выбарчая акруга.
 Смолер Васілій Пятровіч — сакратар Сталінскага РК КП(б)В г. Менска. Менская-Сталінская выбарчая акруга.
 Сабіла Павел Янаўлеўна — нам. сакратара парткома чыгуначнага вузла. Менская-Чыгуначная выбарчая акруга.
 Якуш Пелагея Астапаўна — старшыня Рудзенскага РКВ. Смілавіцкая выбарчая акруга.
 Анціповіч Іван Васільевіч — старшыня Азерыцкага сельсовета. Рудзенская выбарчая акруга.
 Радчанка Ольга Наумаўна — старшы аграном Чарвёнскай МТС. Чарвёнская гарадская выбарчая акруга.
 Жур Елена Нірылаўна — старшыня Пухавіцкага РКВ. Гарэціцкая выбарчая акруга.
 Чунікін Нікалей Пятровіч — Мар'іна-Горская выбарчая акруга.
 Кунцавіч Іван Ігнацэвіч — работнік НКВД БССР. Чарвёнская сельская выбарчая акруга.
 Пыні Міхай Фаміч — старшыня калгаса «Ліцвігодка», Пухавіцкага раёна. Пухавіцкая выбарчая акруга.
 Папцюні Іосіф Іванавіч — старшыня Уздзенскага РКВ. Лопатніцкая выбарчая акруга.
 Быстрыў Нікалей Міхайлавіч — начальнік аддзела калгасу НКВД БССР. Старадзюжская выбарчая акруга.
 Рыбак Іван Максімавіч — бригадзір трактарнай бригады Старадзюжскай МТС. Дараганскай выбарчая акруга.
 Мульган Аляксандр Герасімавіч — лейтэнант Н-скай часці. Горкаўская выбарчая акруга.
 Карпенка Сяргей Цімафеевіч — начальнік Любаньскага райлічліўні. Любаньская выбарчая акруга.
 Парашчанка Нініта Іванавіч — заг. Менскага абласнога зямельнага Упраўлення. Нежмыскай выбарчая акруга.
 Усаченна Георгій Іларыянавіч — пагранічнік. Старобінская выбарчая акруга.
 Сіцшыц Янаў Герасімавіч — старшыня Далгоўскага сельсовета. Старобінскага раёна. Старобінская сельская выбарчая акруга.

ВІЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Бялеў Спірыдон Маркавіч — заг. аддзелам кіруючых партарганаў ЦК КП(б)В. Старасельская выбарчая акруга.
 Дзімітрыў Владзімір Іванавіч — народны камісар лёгкай прамысловасці БССР. Яновіцкая выбарчая акруга.
 Яворын Владзімір Нікіфаравіч — загадчык аддзелам друку ЦК КП(б)В. Межыскай выбарчая акруга.
 Краўчанка Антаніна Уосінаўна — загадчыца малочна-тварнай фермы калгаса імя Дзяржынскага, Сіроцінскага раёна. Шумлінская выбарчая акруга.
 Яворын Іван Сямёнавіч — народны камісар масловай прамысловасці БССР. Сіроцінскай выбарчая акруга.
 Назечанка Дзімітрыў Еўдзімавіч — сакратар Бешанковіцкага РК КП(б)В.

Бешанковіцкая сельская выбарчая акруга.
 Сухоцкая Анна Цімафееўна — калгасніца сельгасарцелі імя Кірава, зараз старшыня Астрвенскага сельсовета, Бешанковіцкага раёна. Бешанковіцкая выбарчая акруга.
 Анянцкі Анатолій Андрэевіч — сакратар оргбюро ЦК КП(б)В па Віцебскай вобласці. Ульская выбарчая акруга.
 Рыбак Філіп Егорэвіч — выконваючы абавязкі старшыні Гарадоцкага райвыканкома. Гарадоцкая-Валадарская выбарчая акруга.
 Чарнышова Марыя Афанасьеўна — нам. дырэктара ільняпрадзільнай фабрыкі імя Карла Маркса. Лёанянская выбарчая акруга.

МАГІЛЕЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Лодысеў Сяргей Цярэнцэвіч — народны камісар юстыцыі БССР. Крулянская выбарчая акруга.
 Сьорышэў Васілій Міхайлавіч — нам. загадчыка аддзела НКВД БССР. Дрыбінская выбарчая акруга.
 Новікава Філіпа Архіпавіч — заг. аддзелам школ і навукі ЦК КП(б)В. Горацкая — Ленінская выбарчая акруга.
 Мацешко Варвара Феофілаўна — сакратар ЦК ЛКСМБ. Чавускай сельскай выбарчай акруга.
 Рапінін Мэры Янаўлеўна — сакратар Магілёўскага абласнога камітэта КП(б)В. Магілёўская-Кіраўская выбарчая акруга.
 Абушчыц Карп Нікалавіч — старшыня Вярхоўнага суда БССР. Дубенская выбарчая акруга.
 Новік Сямііл Янаўлеўна — Пракурор

БССР. Бялінкавіцкая выбарчая акруга.
 Спесоў Пётр Сяргеевіч — Старшыня ЦС Асовавіцкага БССР. Мілашавіцкая выбарчая акруга.
 Гладзішэў Ефрэм Іванавіч — старшыня Ваўраўскага гарсовета. Першамайская выбарчая акруга г. Ваўраўска.
 Шуб Рувім Янаўлеўна — сакратар Магілёўскага гаркома КП(б)В. Магілёўская-Першамайская выбарчая акруга.
 Вінакурава Надзея Янаўлеўна — старшыня калгаса імя XVII парт'езды Паўдзвінскага сельсовета, Кіраўскага раёна. Кіраўская выбарчая акруга.
 Ігаў Сямён Сцяпанавіч — другі сакратар Магілёўскага абкома КП(б)В. Бабурыцкая сельская выбарчая акруга.

ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Горэў Канстанцін Васільевіч — прэзідэнт Акадэміі навук БССР. Рагачоўская гарадская выбарчая акруга.
 Курган Іосіф Марыявіч — сакратар Гомельскага абкома і гаркома КП(б)В. Гомельская-Дзяржынская выбарчая акруга.
 Бядзіна Васілій Васільевіч — загадчык аддзелам агітацыі і прапаганды ЦК КП(б)В. Церахоўская выбарчая акруга.
 Шліфенсон Сямііл Іосіфавіч — начальнік Упраўлення НКВД па Гомельскай вобласці. Добрушская гарадская выбарчая акруга.
 Былінін Владзімір Паўлавіч — другі сакратар Гомельскага абкома КП(б)В. Ціхініцкая выбарчая акруга.
 Мальцеў Сяргей Іванавіч — старшыня оргкамітэта ЦВК БССР па Гомельскай вобласці. Гомельская сельская выбарчая акруга.

Гомельская сельская выбарчая акруга.
 Ефіменка Васіліса Ягорэўна — бригадзір трактарнай бригады Кармянскай МТС. Кармянская выбарчая акруга.
 Небышыц Нікалей Еўдзімавіч — загадчык Сельгасарцелі аддзела ЦК КП(б)В. Кармянска-Літвінцкая выбарчая акруга.
 Баранова Марыя Міхайлаўна — старшыня Ашмянскага сельсовета. Свяцілавіцкая выбарчая акруга.
 Паліваў Міхайл Міхайлавіч — капітан Н-скай часці, ордэнаносец. Урчэцкая выбарчая акруга, Гомельскага раёна.
 Сталіроў Платон Цімафеевіч — галоўны механік гомельскага паравоза-вагонна-рамоннага завода. Фрунзенская выбарчая акруга г. Гомеля.

ПАЛЕСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Ермак Аляксей Васільевіч — выконваючы абавязкі сакратара ЦВК БССР. Камаровіцкая выбарчая акруга.
 Марцін Дзімітрыў Фёдаравіч — сакратар Палескага абкома КП(б)В. Калінавіцкая выбарчая акруга.
 Чорны Іосіф Львовіч — старшыня Дзяржплана БССР. Дуброўская выбарчая акруга.
 Сухоцкая Еўгенія Іванавіч — сакратар оргкамітэта ЦВК БССР па Палескай вобласці. Даманавіцкая выбарчая акруга.
 Наўман Залман Іванавіч — начальнік Палескага абласнога Упраўлення НКВД. Лельчыцкая выбарчая акруга.
 Назечанка Георгій Сямёнавіч — дру-

гі сакратар Палескага абкома КП(б)В. Палеская выбарчая акруга.
 Краснашэў Іван Іосіфавіч — начальнік Галоўнага Упраўлення Рабоча-Сялянскай Міліцыі. Глуцкая выбарчая акруга.
 Нісількоў Кузьма Венедыктавіч — народны камісар аховы здароўя БССР. Парыцкая выбарчая акруга.
 Тэміловіч Данчанка Сяргей Аляксеевіч — старшыня калгаса «Прабуждзены», Брагінскага раёна. Брагінская выбарчая акруга.
 Кавалькоў Іван Давыдавіч — сакратар ЦК ЛКСМБ. Брагінская сельская выбарчая акруга.

СКАЖЭННІ Ў СПІСАХ ВЫБАРШЧЫКАЎ

МОЗЫР, 28 мая. (Спец. нар. «Звязда»). 28 мая па ўсіх выбарчых участках Палескай вобласці вывешаны спісы выбаршчыкаў. Асабліва, што некалькі сельсовета Тураўскага, Васілевіцкага і іншых раёнаў вобласці дапусцілі рад буднейшых памылак пры складанні спісаў і недапушчальна неахайна і халатна беспаспелы падпішы да гэтай важнейшай справы.

Па выбарчым участку № 14, Азерскага сельсовета, Тураўскага раёна (старшыня сельсовета тав. Нікалей Пірэвіч), з агрунай колькасці 298 чалавек, заносеных у спісы, у 110 выпадках скажаны прозвішчы, імёны, імёны па бацьку і год нараджэння. Так, напрыклад, замест Лой Кузьма Іванавіч запісана Альфёраў Кузьма Іванавіч,

замест Лой Аляксандр Грыгор'евіч запісана Лой Аляксандра Грыгор'евіч, замест Гр-ка Рабінавіч Аляксей Іванавіч, 1901 года нараджэння, а ў спісах яго значыцца 1919 года; гр-н Юячыц Сямён Філіпавіч нарадзіўся ў 1911 годзе, а ў спісах запісана 1920 года нараджэння. Чатыры чалавекі зусім не заносены ў спісы.

Не менш беспаспелы аднесілі да складання спісаў выбаршчыкаў у раёне сельсоветаў Васілевіцкага і Раёна. У Вабіцкім сельсовете спісы выбаршчыкаў пачалі складацца толькі на некалькі дзён да таго, калі яны павінны былі быць вывешаны. У выніку спісы складзены настолькі неахайна, што некалькі разоў, што там запісана. У спісах ёсць памылкі ў адраснавым і скажэнні. Гр-ка Антаненка Прасія значыцца як Антаненка Пося; амаль усе жанчыны-выбаршчыцы пераключаны на імяны і прозвішчы, а не на імя і па-бацьку. Такожэ ставіліся і па Лёўскаўскаму і іншых сельсоветах раёна.

ТАРАН.

АГІТАТАР АНЯ ШАПАРАВА

Комсамольны рэчыцкага экстрэмістага завода імя Варашылава т.т. Цішчанка, Бур'ян, Круціна, Матросавіч і іншыя рагачуні сярэд рабочых і сельшчытца нававольных пасляў шырокае работу па вывучэнню выбарчага закона. На занятках у гуртках імя таксама наладжваюць калектыўнае чытанне газет, журналаў, арганізуюць калектыўныя паходы выбаршчыкаў у кіно.

3 16 агітатораў асабліва добра прэзюнасе себе комсамолька Аня Шапарова. У часе выбараў у Вярхоўны Савет БССР яна прапалава сакратаром 68 выбарчага участка. Апрача таго, яна кіравала гуртком, у якім займалася 21 хатняя гаспадыня. З гэтага гуртка яна вылучыла як самастойныя агітатары хатнія гаспадыні т.т. Каралёва і Лашнова.

Зараз тав. Шапарова зноў кіруе гуртком. Свае заняткі яна праводзіць у выглядзе гутарак: зачытае артыкул «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Савет БССР», растлумачвае яго, а затым задае пытанні слухачам. На занятках яна карыстаецца наглядным дапаможнікам: карткай, дыяграмай, плакатамі і т. д. Гутаркі яе зместуць.

Нядаўна лепшы агітатар калектыўна Аня Шапарова выбрана намеснікам старшыні аўткама і прынята ў кандыдаты КП(б)В.

Г. НОВІК.

3 ПАСТАНОВЫ

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ МСЦІСЛАЎСКАЙ ВЫБАРЧАЙ АКРУГІ № 75 ПА ВЫБРАХ У ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР АБ РЕГІСТРАЦЫІ КАНДИДАТА У ДЕПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА СВИНЦОВА

Разглядаўшы наступіўшы ў Акругавую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдату ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР Акругавая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51 і 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Савет БССР», паставіла:

На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Савет БССР» зарэгістраваць для балатаруці ў дэпутаты Вярхоўнага Савета

БССР па Мсціслаўскай выбарчай акрузе № 75 выстульнуму перадыбярчымі агруннымі сходамі настаяніку і студэнту Мсціслаўскага педучылішча, рабочых і служучых ільнязавода, нагасноўкай калгаса «Ротэ фане», на якіх прысутнічала 845 чалавек, кандыдату ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Аляксандра Аляксеевіча Свінцова, 1902 года нараджэння, члена партыі з 1919 года, народнага камісара земляробства БССР, прамываючага ў г. Менску.

ЧАВУСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

КАНДИДАТ У ДЕПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР УЛЬЯНА ІВАНАЎНА МАХАНЕНКАВА

рэзка дадала: — Не ў Амерыку-ж я еду, а толькі ў другую брыгаду. Адказнай-жа за лён я з'яўляюся па ўсім калгасу і табе буду дапамагаць, як усім.

Вечарам, ідучы з вяселья, муж Ульяны, калгасны каваль Сяргей, ціха шапнуў ёй на вуха:

— Ганаруся я табой, жонка... З-за цябе брыгадзіры, бач, пасварыліся. Не ведаю нічо чым гэта скончыцца...

Спірочкі брыгадзіраў з-за лепшай стэханаўкі, звыняў і адказнай па ільню Ульяны Іванавіч Маханенкавай прышліся вырашаць агрунныя сходы калгаснікаў. Брыгадзіры прыводзілі аргументы даказаў. Кожны хацеў мець у сабе Ульяну. Адзін не ўступіў дру-

сход прышоў да вываду, што Ульяну трэба пакінуць у брыгадзе Сямёна Барашкова.

— Тут яна жыла ў 1936 годзе, пад кіраўніцтвам вопытнага ільнявода дзеда Карнея Андрэевіча Рамановскага, — гаварылі калгаснікі, — дабілася свайго першага рэкорда — 10 цэнтнераў і 348 кілаграмаў ільнявалакна з гектара. А летась зняла з гектара 13 цэнтнераў і 320 кілаграмаў. Няхай і ў гэтым годзе дабіваецца намечаных 17 цэнтнераў...

Вясю гэтага года калгаснікі сустрэлі з прыўзнятым настроем, у поўнай баявой гатоўнасці. Яшчэ зімой, у алгас на поўныя працкі трапціцка бухарыцкіх фашысцкіх сабак, яны абвясцілі

свой калгас стэханаўскім па ўраджэ. 21 зяно высокага ўраджэ, спабарнічачы паміж сабой, загадаўляла яе мага больш масовых угнаенняў. Ініцыятарам спабарнічачы калгаснікаў, як і заўсёды, з'яўлялася Ульяна. З самай раіцы, узяўшы падвоў, яна накіроўвалася за 5 кілометраў у горад. Тут Ульяна абыходзіла гарадзкія Устанавы і з іх выгарабала попел. Дабралася яна і да ільнязавода, дзе былі вышліны вялікія запасы попелу. Разам з попелам па прапанове Ульяны з горада было вывезена больш 500 вазоў гною.

Задоўга да пачатку сяўбы кожная зяно вела свой участак. Васым стэханаўскім звыном па ільню былі аддзелены участкі на канюшынічкі, якія летась вельмі рана былі ўзарана на зяно. Ульяна падарала ў сваё зяно тых жанчын, з якімі яна ў мінулым годзе дабілася 13,32 цэнтнера ільнявалакна з гектара.

— Памытайце, жанчынкі, што мы абвясцілі ў гэтым годзе працаваць лепш, чым летась, і дабіцца 17 цэнтнераў валакна з гектара, — гаварыла Ульяна сваёму зяну — Марыне Арловай, Прасі Гарбадзена, Лукер'і, Аксін'і і Ганне Дарашанкавым.

Зяно Ульяны, апрача рэкорднага гектара ільня, абвясцілася дабіцца рэкорднага ўраджэа з гектара шпаніцы і гектара аўса. З пачаткам вясня рыхтавалі для павесу глебу, было падрыхтавана добракаснае насенне, дэстатковае колькасць угнаенняў. Сяўбы

ВЫТВОРЧЫ УЗДЫМ НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ

БАРЫСАЎ. Падрыхтоўка да выбараў у Вярхоўны Савет БССР выклікала небылы вытворчы ўздым сярод рабочых Барысава. Рабочы калектыў завода імя Молатава 27 мая дэтармінава выканаў месячны план. Лепшы стэханаўскі мазлевага цеха, член Барысаўскай акруговай выбарчай камісіі тав. Тумар В. павылічыў выпрацоўку ў 4 разы. Не адстае ад яго і спабарнічачы з ім малады стотляр тав. Юзэфовіч, які выконвае план на 300-350 проц. Стэханаўка Тамара Шульц выконвае норму на 350-400 проц.

Да 28 мая мазлевы цех выканаў план на 110,4 проц.

Калектыў завода абвясціў да 15 чэрвеня закончыць поўтадоўную праграму і да дня выбараў у Вярхоўны Савет БССР даць звыш праграмы на 50 тыс. рублёў гатовай прадукцыі.

Шырока разгорнута спабарнічачы і на прэварапоўчым камбінаце імя Комінтэрна. Лепшы стэханаўскі мазлевага цеха тав. Ліхтаровіч штодзённа выконвае норму на 213 проц., стэханаўскі Сундзевіч — на 175 проц.

Рабочы калектыў камбіната абвясціў поўтадоўную праграму выканаць да 26 чэрвеня.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ПЯСПЯХОВА СКОНЫЦЬ ЗАВОЧНУЮ ПАРТВУЧОБУ

Завочнай партыйнай вучобой у 1987—1988 навучальным годзе ахоплены 40 тысяч членаў БССР і 2 палітдзелы чыгуначнага ўчастку. Усе завочныя партыйныя вучобы ажыццяўляюць перадавыя інстытуты партыйнага будаўніцтва, працуюць самастойна на ўзроўні над матэрыяламі. Вучэбныя канферэнцыі адбываюцца штомесячна на працягу трох дзён.

Раён да завочнікаў прыязджае навуковы інстытут, які чытае ім літэратуру, дае кансультацыю і мае заняткі па тэмах. Галоўнае месца завочнай партывучобе, якой ахоплены 1206 чалавек, займае вывучэнне партыйнай уласці. У маі, годна вучэбнага года, усе завочныя вучэбныя курсы на гісторыі ВКП(б), а ў ліпені завочныя скончыць вывучэнне апошніх тэм. Так абстаіць справа ў арганізацыях Даманавіцкага, Моква, Нараўлянскага, Чырвонаслабодскага, Любанскага, Старобінскага, Рэчыцкага, Лоеўскага і Туроўскага раёнаў. Там выкладчыкамі працуюць Бернішчын, Вагнёўскі і Абугоў.

У гэтых раёнах райкомы КП(б)Б дазваляюць выкладчыкам і арганізацыям займацца, цікавіцца як завочныя вучэбы, прымаюць меры да тых таварышчаў, якіх не наведваюць вучэбы. Так, у Любанскім раёне таварыш не наведваў заняткі. Ён быў выключаны з РК, дзе высветлілася, што нагуляўся гуляўшымі работай. КП(б)Б прапанаваў партугу партыйнага арганізацыянага прадстаўніцтва ў гэтых умовах да вучобы, і зараз гэты таварыш сава адставае ад гэтых тэм на «добра».

У Мазырскай і Нараўлянскай абласных партыйна-адукацыйных інструкцыях выкладчыкам дазваляюць інструктаваць выкладчыкаў аб асноўных завочнай партывучобе, слухачы адчытаюць завочнікаў аб тым, як займацца, строга сочыць за поўнацітай на канферэнцыі. У выніку ў гэтых раёнах вучэбныя планы выканалі прап. Таміж-ж адносіны да партыйнага і Чырвонаслабодскага, Любанскага і Старобінскага раёнаў, дзе вучэбныя планы выканалі на 94 проц.

У ёсць рад райкомаў, якіх не выдалі пастановы ЦК ВКП(б) аб арганізацыі партывучобы завочнікаў. У таварышах на візе райкомаў зрываецца пачынаючы вучэбнага года інстытуты, у красавіку гэтага года былі сарваны заняткі па гісторыі ВКП(б) у Перабродскім раёне, у палітдзеле чыгуначнага вузла. Сакратар Урочскага райкома тав. Скавародкін у працягу фактычна сарваў заняткі, уступіўшы большую частку слухачоў у адпачынак толькі 12). У Лагойскім раёне ў красавіку прысутнічала на занятках 22 толькі 17 чал. Завочныя тэмы раёна т. Грань адстае ў вучэбнае 7 тэм, Сіпапаненка і Вдовенкава — тэм. Такое-ж становіцца і ў Лельчынскім раёне, там з 24 завочнікаў наведваюць заняткі толькі 14. Зусім не наведваюць заняткі т. Нікалаў, Галу-

за, Сукачоў і Булай. Аднак Лагойскі і Лельчынскі райкомы лічаць такое становішча з партывучобай нормальным і ніякіх мер да паліпашэння яе не прымаюць. Тое-ж можна сказаць і ў адносінах Дрыбінскага, Сіроцінскага, Жлобінскага, Рэчыцкага, Мельскага, Радзінскага і Плотчанскага райкомаў.

Члены партый і комсомольцы, якія займаюцца ў сістэме завочнай партывучобы, падмаюць свой палітычны і ідэйны ўзровень. Так, завочнік Старобінскага раёна тав. Дзержавіна расказвае, што ён некалькі разоў пачынаў вывучэнне гісторыі партыі, але ўсё гэта счынаў на першых тэмах, і толькі завочная вучоба дала яму магчымасць поўнацітай вывучыць гісторыю ВКП(б). Тав. Дзержавіна павысіў свой тэарэтычны ўзровень і зараз вылучае загадчыкам райфа.

Комсомолен Любанскага раёна тав. Стралец гаворыць: «Я ніколі так не займаўся ў палітшколах, як у сістэме завочнай партывучобы. Я працую па першакласным марксізма-ленінізму. Па кожнай тэме складваю канспект. З кожным днём я адчуваю свой ідэйна-палітычны рост».

Завочная партывучоба садзейнічае росту камуністаў і комсомольцаў. У раёнах раёнаў завочнікаў вылучаюць на больш адказную партыйна-савецкую работу. Завочнік Старобінскага раёна т. Герасімовіч і Кільчынскі выбранны сакратарам райкома. У Лоеўскім раёне тав. Роскін, які раней працаваў інструктарам райкома, выбран другім сакратаром. Завочнік тав. Багачоўскі, які раней працаваў нам. дырэктара МТС па палітбарах, зараз выбран першым сакратаром РК. У Ельчынскім раёне інструктар райкома тав. Шульгін выбран другім сакратаром. У Лельчынскім раёне тав. Мельчан, які працаваў старшынэй калгаса, вылучаны нам. заг. райза. У Круглянскім раёне тав. Бекешка, які працаваў старшынэй сельсаведа, вылучаны рэдактарам райгазеты. У Любанскім раёне комсомольцы тт. Янюк, Валуй і Дастанка прыняты ў кандыдаты партыі.

Навучальны тэрмін сканчэння вучобы. 1.100 завочнікаў курсоў саюза-калгаснага актыва ўжо скончылі вучэбы. У лініі павінны скончыць вучэбы завочныя па гісторыі партыі, палітэканоміі і ленінізму. Перад інстытутам масавага завочнага навучання, кожным райкомам, дзе арганізавана завочная партыйная вучоба, стаіць адказная задача — забяспечыць поўны выпуск усіх навучальнікаў. Гэтага можна дасягнуць толькі тым, калі кожны райком канкрэтна зоймецца пытаннем арганізацыі партывучобы так, як гэтага працябуе ў сваёй пастанове аб арганізацыі завочнай партывучобы ЦК ВКП(б).

Б. ХАІТ,
інструктар-выкладчык інстытута масавага завочнага навучання пры ЦК КП(б)Б.

НА МАГІЛЕўСКОЙ АБЛАСНОЙ ПАРТЫЙНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

МАГІЛЕў, 31 мая (спец. нар. «Звязда»). На высокім ідэйна-палітычным узроўні праходзіць работа першай абласной партыйнай канферэнцыі Магілеўскага вобласці.

На канферэнцыі разгарнулася сапраўднае большавіцкае крытыка. Як першы, так і другі дзень спрэчкі праходзіць на высокім палітычна-партыйным узроўні. Выступаючы ўсхваляюць наладжаны, якія мелі і маюць зараз месца ў рабоце оргбюро і райкомаў партыі.

Рэзка, па-большавіцку, крытыкуецца справаданы даклад сакратара оргбюро ЦК КП(б)Б на Магілеўскай вобласці тав. Рэчыцкага, які быў падстава самакрытыцы.

Дэлегат Асіпавіцкага партарганізацыі тав. Пемоў прама заявіў: «Дэклад мяне не задаволіў, ён — канстатуючы і не самакрытычны. У дэкладзе не крытыкавана работа аддзелаў ЦК КП(б)Б».

Аб гэтым гаворылі і тт. Чабатароў, Вайцкіноў, Субоцін і інш. дэлегаты. Крытыкавалі ўдзельнікі канферэнцыі і работу АКІО ЦК КП(б)Б за пеганіны па прыёму ў партыю і па разгляду апазіцыі.

Сакратар Магілеўскага сельскага райкома партыі тав. Зямлячок расказаў канферэнцыі аб выкладку цэлага і разгляду кампраметуючых матэрыялаў на былого сакратара райкома Кузьміна. Гэта сур'ёзная справа ляжала ў АКІО ЦК КП(б)Б з лістапада 1987 года па май гэтага года.

Прагавядаст Асіпавіцкага раёна тав. Вайцкіноў у сваім выступленні ўзняўе пытанне аб неабходнасці ака-

зацы канкрэтнай дапамогі і належаўна кіраўніцтва інструктарам і прапагандастам райкома партыі і ўказвае на тое, што кіруючыя работнікі абкома і ЦК, прыязджаючы ў раён, не гутарыць з інструктарамі і прапагандастамі райкомаў.

Сакратар Быхаўскага райкома партыі тав. Субоцін вельмі правільна скардзіўся на адсутнасць неабходнай дапамогі з боку оргбюро ўжо прышоўшым да кіраўніцтва маладым партыйным работнікам.

Машыніст Асіпавіцкага дэпо тав. Сокалеў у сваім выступленні прагавядаў ад абкома больш аддаваць увагу чыгуначнаму транспарту. Ён зусім правільна крытыкаваў дакладчыка за адсутнасць у дэкладзе пытання аб рабоце транспарта.

У спрэчках выступіў прымаючы ўдзел у рабоце канферэнцыі выканаўца абавязкі старшын ЦКВ БССР тав. Наталевіч. Гаворачы аб разгортванні партыйнай і савецкай работы ў вобласці, тав. Наталевіч ставіў рад канкрэтных задач аб падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у Вярхоўны Савет БССР.

30 мая закончыліся спрэчкі па дэкладзе. Усяго выступіла 33 таварышы. У прынятай рэзалюцыі канферэнцыя прызнала палітычную лінію оргбюро і прапанаваў і працягнуць работу адвальнічой.

Па-дэмавольна і арганізавана праходзіць абмеркаванне кандыдатаў у склад членаў абкома. У спіс для таяжна галасавання пасля абмеркавання ўключана 65 таварышаў.

С. ЛЯСНЕУСІН.

ПЕРШЫ ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРКОМА КП(б)Б

Учора адбыўся першы арганізацыйны пленум Мінскага гаркома КП(б)Б. Пленум выбраў трох сакратараў, членаў і кандыдатаў у члены бюро гаркома КП(б)Б.

Першым сакратаром гаркома КП(б)Б выбран тав. А. П. Матвееў, другім сакратаром — тав. П. П. Савіцкі і трэцім — тав. А. П. Вінагралаў.

У члены бюро гаркома выбраны: тт. А. П. Матвееў, П. П. Савіцкі, А. П. Вінагралаў, А. А. Волкаў, В. П. Смолер, М. Х. Хасін, В. Т. Ванеў, Ф. А. Раманаў, Н. М. Выстроў.

Кандыдатамі ў члены бюро выбраны: тт. В. Я. Власаў, А. П. Пігурноў і Ю. Н. Кавдан.

ЗАКРЫЎСЯ ІІ ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМБ

30 мая, пасля трох дзён работы, закрыўся трэці пленум Цэнтральнага Камітэта комсомола Беларусі.

На вяртанні пасяджэнні з вялікай і яркай прамай выступіў сакратар ЦК ЛКСМБ тав. А. В. Косароў, які паставіў рад адказных задач перад комсомольскай арганізацыяй Беларусі. Ён заклікаў усю комсомольскую арганізацыю, у сувязі з тым, што мы жывем на граніцы, быць бязвой арганізацыяй, трымаць кожнага члена ЛКСМБ у стане пастаяннага мабілізацыйнага гатування, не сукажайвацца, а наадварот, усмерна павышаць большавіцкую пільнасць, палітычна-завострава вырашаць усе пытанні, выхоўваць у актыва ЛКСМБ неадраімысць да недахопаў.

З велізарнай увагай выслушалі ўдзельнікі пленума ўказанне тав. Косарова аб перабудове комсомольскай работы, аб тым, што комсомол павінен займацца не толькі апазіцыяй, ростам палітычнай, а павінен безупынна клапаціцца аб палітычным выхаванні моладзі, аб тым, каб кожны малады работнік, калгаснік ведаў мастацтва, літаратуру, забывагаў свае веды вялікім вучэннем Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна. Комсомол павінен быць усюды, дзе вырашаюцца пільныя матэрыялы і бытавога становішча працоўных.

Тав. Косароў даў многа каштоўных

указанняў для далейшай работы комсомольцаў і моладзі ў БССР. Яго словы шыліся так, як жыўе наша аддана Сталіну моладзь: былі павышаны бурны апладысманты і радаснымі вопілкамі ўдзельнікі пленума ў гонар вялікага Сталіна і нашай камуністычнай партыі.

З прамовай ў канцы пасяджэння пленума выступіў выканаўца абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. А. А. Волкаў. Ён падкрэсліў, што пленум павінен з'явіцца рэзім паваротам ва ўсёй рабоце комсомола.

Тав. Волкаў паставіў перад удзельнікамі пленума ЦК ЛКСМБ рад неадкладных бавых задач. Асабліва ўвагу ён удзельніў пытанням падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Савет БССР, рабоце комсомола сярод выскавай моладзі, рабоце ў школе і па ўмацаванню абароназдольнасці нашай краіны.

Пленум вырашыў таксама рад арганізацыйных пытанняў. Першым сакратаром ЦК ЛКСМБ выбран тав. Кавалёў, які раней працаваў другім сакратаром ЦК ЛКСМБ. Выканаўцам абавязкі другога сакратара ЦК ЛКСМБ выбран тав. Каралёў, які раней працаваў сакратаром Сталінскага РК ЛКСМБ г. Менска. Пленум зацвердзіў загадчыкаў аддзелаў ЦК і рэдактароў маладзёжных газет.

АДКРЫЛАСЯ ПЕРША АБЛАСНАЯ ВІЦЕБСКАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

ВІЦЕБСК (Нар. «Звязда»). 31 мая вялікую залу пасяджэнняў Віцебскага гаркома партыі запоўнілі дэлегаты першай абласной партыйнай канферэнцыі — 283 дэлегаты з рэспублічым галасам і 62 з варадчым.

Партыйную канферэнцыю адкрывае першы сакратар оргбюро ЦК КП(б)Б па Віцебскай вобласці тав. А. А. Алашэў.

Адкрываючы канферэнцыю тав. Алашэў сава ўступіўе слова прысвячае вялікаму Сталіну.

Пры ўспаміне імені правядыра ўсе

дэлегаты ў адзіным парыве ўстаюць са сваіх месц і наладжваюць любімаму прыводзіў і настаўніку працоўных усюго саву таварышу Сталіну бурную, доўга немаўлякую авацыю.

З дэкладам аб рабоце оргбюро ЦК КП(б)Б па Віцебскай вобласці выступіў першы сакратар оргбюро тав. Алашэў.

У рабоце канферэнцыі прымаючы ўдзел выканаўца абавязкі другога сакратара ЦК КП(б)Б тав. Лявоніч і старшыня Соўнаркома БССР тав. Кавалёў.

З. ЛАРЫСАУ.

АРГАНІЗАВАНА СУСТРЭЦЬ ТЫРАЖ

Набліжацца першы тыраж выйрншаў Пазыкі ўмацавання Абароны Саюза ССР. Згодна рашэнню Наркамфін Саюза ССР, тыраж абудзецца ў горадзе Менску 5—6 чэрвеня гэтага года.

Правядзенне тыража ў сталіні пры адрэацыянацыі і наставіўку працоўных урадам пазык. Больш 1 1/2 мільёна чалавек у БССР з'яўляюцца трымалянікамі дзяржаўнага.

З велізарным энтузіязмам працоўныя БССР, які ўвесь савецкі народ сустрэлі выпуск Пазыкі ўмацавання Абароны Саюза ССР.

Надзіка на гэтую пазыку ператварылася ў магутную дэманстрацыю адзінства беларускага народа, яго агуртанасці вакол партыі і вялікага Сталіна, гатунасці ў любую мінуту выступіць на абарону сваёй сацыялістычнай радзімы ад усіх ворагаў.

Правядзенне тыража ў сталіні адрэацыянацыі і наставіўку працоўных патрабаванні да ўсіх партыйных, савецкіх, комсомольскіх і прафесійных арганізацый, да ўсіх работнікаў фінансавай сістэмы. Неабходна па-бавому арганізаваць разладу аблігацый Пазыкі ўмацавання Абароны Саюза ССР падпісчыца з тым, каб забяспечыць удзел усіх трымалянікаў аблігацый у тыражы.

На сродкі ад пазык пабудаваны ў

нашай краіне тысячы новых заводоў, фабрык, саўгасаў, МТС, школ, клубаў, болінк, ясель і т. д.

Беларускі народ, разам з усімі працоўнымі Савецкага Саюза, актыва ўдзельнічае ў рэалізацыі вышуканых урадам пазык. Больш 1 1/2 мільёна чалавек у БССР з'яўляюцца трымалянікамі дзяржаўнага.

З велізарным энтузіязмам працоўныя БССР, які ўвесь савецкі народ сустрэлі выпуск Пазыкі ўмацавання Абароны Саюза ССР.

Надзіка на гэтую пазыку ператварылася ў магутную дэманстрацыю адзінства беларускага народа, яго агуртанасці вакол партыі і вялікага Сталіна, гатунасці ў любую мінуту выступіць на абарону сваёй сацыялістычнай радзімы ад усіх ворагаў.

Правядзенне тыража ў сталіні адрэацыянацыі і наставіўку працоўных патрабаванні да ўсіх партыйных, савецкіх, комсомольскіх і прафесійных арганізацый, да ўсіх работнікаў фінансавай сістэмы. Неабходна па-бавому арганізаваць разладу аблігацый Пазыкі ўмацавання Абароны Саюза ССР падпісчыца з тым, каб забяспечыць удзел усіх трымалянікаў аблігацый у тыражы.

ПЕРЭЛЬМАН, ГАЛУБОУСКІ.

СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧЫ РАЁННЫ ПАРТЫЙНЫ СХОД

ШНІКІ. Дзень закончыўся справядна-выбарчы сход райпартарганізацыі. Справядлівы дзядзяд зрабіў таварыш райкома тав. Папанкоў. Пасля гэтага разгарнулася ажыццяўленне партыйна-выбарчых работ у райкоме партыі — стыханаўцамі, камунальшчыкамі, спачувальцамі. У выніку партыі зусім нездавальняючы. Пачынаў у партыю толькі 20 чалавек. Партыйных арганізацый Пачаў у Вянтэнскай МТС, Лукамодэ, і гэты зусім не было росту партыі.

На фабрыцы «Чырвоная зорка» прынялі ў партыю аднаго спачувальца, не гледзячы на тое, што там ёсць тысячы калектыву работных, сярод іх — дзсяткі стыханаўцаў, ударнікаў і комсомольцаў.

Партыйны сход прымаў палітычную лінію райкома правільнай і працягваюць работу адвальнічой. Закрытым тайным галасаваннем выбран райком з 9 чалавек. Першым сакратаром райкома выбран тав. Папанкоў, другім — тав. Тарапаў, трэцім — тав. Стальмак.

ВОЛКАУ.



Інспектар стыханаўскага руху на Барысавскай заводскай фабрыцы імя Кірава — Філіпін Іванавіч Храма, арганізаваны кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Чыгуначнай выбарчай акрузе гор. Барысав. НА ЗДЫМКУ: тав. Храма за работай. Фото Лібмана (ФФ).

РОСТ МАТЭРЫЯЛЬНАГА ўЗРОўНЮ ПРАЦОўНЫХ МАС БССР

Матэрыяльная Канстытуцыя ССР адравава. велізарны дасягненні гэтай краіны, адлюстравала непарукальным матэрыяльнага і культурна-спрацоўна працоўных мас вялікай сацыялістычнай радзімы. Клоцаты аб абавязках працоўных, аб іх пшчаслівым зможамым і культурным жыцці.

Іаінога клопаты аб чалавечу працягваюць усю дзейнасць партыі і савецкай улады. Аргумент 11 Канстытуцыі БССР гаворыць: «Гаспадарчае будаўніцтва БССР вызначаецца і накіроўваецца на дзяржаўным народнагаспадарчым плянам, у інтарэсах павелічэння вытворчасці багаці, наўхільнага ўзросту матэрыяльнага і культурнага ўсёму працоўным, умацавання БССР і ўмацавання абароназдольнасці Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік».

Заратэрны асаблівасць нашай радзімы — укаваў таварыш Сталін, — зазначаецца ў тым, што яна дала народзе толькі свабоду, але і матэрыяльнае багаці, але і магчымасць зможамым і культурнага жыцця.

Капіталістычным грамадстве асноўна і адзіным стимулам гаспадарчай дзейнасці з'яўляецца прыбытак. Капіталіст і яго дзяржава не думваюць аб жывячым працоўных. Капіталісты атрымаваюць прыбытак шляхам бязлітаснай эксплуатацыі, вымогання ў саваў з рабочага класа і працоўнага саліяства. Пры капіталістычным матэрыяльна-правае бесператрыманне аблігацый рабочага класа, з'яўляюцца пагаршэння яго становішча.

Пачынаючы рабочага класа жыццё былі ўмацаваліся ў першы ўсеагульнай крызіса капіталізма. Калі Ленін ішоў перад вайной укаваў, што рост жыцця аблігаў рост сярэняй палаты, то ў пасляваенныя годы ста-

новішча рабочых у капіталістычных краінах пагоршылася асабліва рэзка. Так, з 1933 года па 1985 год сярэдні кошт харчовых прадуктаў наваз па афіцыйнай параміненшай статыстыцы ўзрос у Японіі на 83,5 проц., у ЗША — на 37,6 проц., у Германіі (нават па яўна падтасаваных лічбас) — на 20 проц.

А заратэрны рабочых катастрафічна падаюць. Фонды зарплаты прамысловага пролетарыята ў ЗША зменшыліся з 11,5 млрд. далараў у 1929 годзе да 5,1 млрд. далараў у 1933 г. У 1936 годзе яны не перавышалі 70—72 проц. у адносінах да 1929 года. Польскія рабочыя ў 1935 годзе атрымалі толькі 47 проц. зарплаты ў параўнанні з 1928 годам.

У Германіі з 1929 па 1936 год пры амаль адвольскай колькасці рабочых фонд зарплаты знізіўся з 43 млрд. марак да 32,7 млрд. Сярэднегадавая зарплата рабочага знізілася з 2,406 да 1,913 марак, пры велізарным росце цен.

Адначасова капіталісты пераключалі на шлях працоўных пажар вепамерна ўзросшых выдаткаў на ўзбаванне. Падзавы прас усё больш даіць працоўным. Так, палатковыя паступленні фашыскай Германіі павялічыліся з 6,647 міль. марак у 1932—33 гг. да 11,900 міль. марак у 1936—37 гг., прычым у асноўным гэтыя палаткі на зарплату, акцызы і пошліны, г. а. н. тая палаткі, якія ўсім сваім пажарам падаюць на працоўных.

З кожным годам пагаршэння харчаванне працоўных капіталістычных краінаў, іх жыццё, адзёнае і т. д. Па афіцыйных даных у 1936 годзе спажыванне мяса, яён, маргарыну ў фашыскай Германіі знізілася на 20 проц. нават у параўнанні з ліжымі крывісчым 1932 годам. А ў 1937 годзе ў сувязі

Побач з ростам заратэрнай палаты, значна павялічыліся ў БССР і заратэрны дзяржавы на задавальненне культурна-бавячых патрэб працоўных. Гэта — выдаткі на лініі сацыяльнага страхавання, бюджэтына асігнаванні на асвету, стыхенды, ахову здароўя, жылльёна будаўніцтва, фізкультуру, дапамогу мацярам і т. д. Да гэтага тэра дадальнейшы таварыш вятарнай палаты (зьязаны не з павелічэннем прыбытку, а з выдаткамі на ўтрыманне дамоў), які займае ў большэе рабочай сям'і ў ССР павярама меншую ўдзельную вагу, чым у капіталістычных краінах.

Наводзе даных буржуазнай статыстыкі сям'і фэрляўна рабочага таварыша на вятару 2,6 проц. бюджэта, японскага — 18,2, англійскага — 17 проц. У БССР выдаткі рабочай сям'і на квартэрную плату складалі ў 1937 годзе толькі каля 4 проц. усіх таварышых выдаткаў рабочага.

За апошні тры годы даходы рабочай сям'і ў БССР павялічыліся на 53,9 проц., у тым ліку заратэрны главы сям'і — на 59,3 проц.

Апрача росту грашовых даходаў, тэра адначасна бесператрыны рост выпуску тавараў шырокага спажывання, павелічэнне тавараабароту па лініі дзяржаўнага, кааператывнага і калгаснага саўдзю.

Рознічым тавараабарот у БССР павялічыўся з 223,7 міль. рублёў у 1929 годзе да 825,7 міль. руб. у 1932 годзе і 2.730,9 міль. рублёў у 1937 годзе, выраслі за годы другой пшцігодкі больш чым у тры разы.

Калі ў 1932 годзе было выпушчана 343 тысячы тон мяса, то ў 1936 годзе — 650 тысяч тон; выпуск каўбасных апрадуктаў павялічыўся з 36 тысяч тон у 1933 годзе да 111 тысяч тон у 1935 годзе, цукру — з 78 міль. пудоў у 1934 годзе да 210 мільонаў пудоў у 1936 годзе.

За тры годы з 1933 па 1936 год у прадукцыі шырокага спажывання выпушчана Наркаматам мясцовай прамысловасці БССР, вырасла на 88,7

проц., у тым ліку па мяблі, абутку больш чым у тры разы, па трыкажы — на 229 проц. і т. д.

1937 і 1938 год даюць далейшы рост вытворчасці прадметаў шырокага спажывання. Так, у 1938 годзе ў БССР дзе выпушчана абутку на 720 тысяч пар больш, чым у 1937 годзе.

